



Gala Reisen, Danzigerstr. 53, 71638 Ludwigsburg. Tel. 07141 916494

Für die Beantragung eines Touristenvisums nach Weißrussland sind folgenden Unterlagen vorzulegen:

1. **Ein gültiger Reisepass**, der noch mindestens 6 Monate über das Visum hinaus gültig ist und noch mindestens zwei leeren Seiten nebeneinander hat.
2. **Ein aktuelles, maximal 6 Monate altes, biometrisches Passfoto, Format 3,5x4,5.**
(Das Foto muss farbig, auf dem hellen Hintergrund und ohne Brille sein.)
3. **Eine aktuelle Bestätigung (kein Antrag) der Auslandsreisekrankenversicherung**, die in Weißrussland anerkannt wird. Diese Bestätigung muss folgende Punkte aufweisen:
 - **Aktuelles Datum, maximal 1 Monat**
 - **Namen, Vornamen und Geburtsdatum aller Versicherten**
 - **Versicherungsnummer**
 - **Reisezeitraum (wichtig! immer 30 Tage eintragen lassen)**
 - **Höhe der Versicherungssumme (mind. 30000,-€)**
4. **Bestätigung das sie keine Weißrussische Staatsangehörigkeit haben** (Паспорт с которым выехали в Германию на ПМЖ, или Aufnahmebescheid)

Notwendige zusätzliche Information für den Visumantrag (bitte ausfüllen)

✦ **Familienname, Vorname Adresse und Telefonnummer** _____

✦ **Geschäftsadresse/Firma/Beruf:** _____

✦ **Visumkategorie:** ___ Privat ___ Transit
Anzahl der Einreisen: ___ 1-fach oder ___ 2-fach

✦ **Voraussichtliches Aufenthaltsdatum in Weißrussland**

von : _____ **bis:** _____

✦ **Aufenthalts in Weißrussland (Adresse, Telefon Nr, Familienname) :**

!!! WICHTIG / ВАЖНО !!!

Auftrag für Visum Beantragung. Mir ist bekannt und ich wurde vom Reisebüro, dass Reisebüro Gala Reisen keine Verantwortung für Visa Ausstellung trägt, wenn seitens Weißrussischen Konsulat zu Beanstandungen kommt.

Für Verlorene und verspätete Briefe von Deu-Post oder DHL wird keine Haftung übernommen.

Unterschrift _____

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА
DIE REPUBLIK BELARUS
VISUMANTRAG

1. Прозвішча/Name(n)		4. Пол/Geschlecht		Фотаздымак/Foto																																		
2. Імя/Vorname(n)		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ männlich																																				
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Andere Namen, Familienname bei der Geburt		<input type="checkbox"/> жаночы/ weiblich																																				
5. Дата нараджэння/Geburtsdatum		6. Месца нараджэння/Geburtsort		Службовыя адзнакі/ Für dienstliche Vermerke																																		
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tag</td><td>Monat</td><td colspan="5">Jahr</td><td></td><td></td> </tr> </table>											Tag	Monat	Jahr							краіна/Staat горад/Ort вобласць (раён)/Bundesland																		
Tag	Monat	Jahr																																				
7. Цяперашняе(я) грамадзянства(ы)/Derzeitige Staatsangehörigkeit(en)				Дата звароту:																																		
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(я) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Bei Wechsel der Staatsangehörigkeit ursprüngliche Staatsangehörigkeit und das Datum des Erhalts der neuen Staatsangehörigkeit bitte angeben				Падставы:																																		
8. Тып пашпарта/Art des Passes		9. Нумар пашпарта/Passnummer		<input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю																																		
<input type="checkbox"/> звычайны/Normaler Reisepass <input type="checkbox"/> дыпламатычны/Diplomatenpass <input type="checkbox"/> службовы/Dienstpass <input type="checkbox"/> іншы дакумент/anderes Dokument:		10. Кім выдадзены/Ausgestellt durch																																				
		11. Дзе выдадзены/Ausstellungsort		Рашэнне по звароту:																																		
		12. Дата выдачы/Ausstellungsdatum		ад																																		
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tag</td><td>Monat</td><td colspan="5">Jahr</td><td></td><td></td> </tr> </table>										Tag	Monat	Jahr							<input type="checkbox"/> станюўчае																	
Tag	Monat	Jahr																																				
		13. Тэрмін дзеяння/Gültig bis		<input type="checkbox"/> адмоўнае																																		
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tag</td><td>Monat</td><td colspan="5">Jahr</td><td></td><td></td> </tr> </table>										Tag	Monat	Jahr							Тып візы:																	
Tag	Monat	Jahr																																				
14. Адрас сталага месца жыхарства/Ständiger Wohnort				<input type="checkbox"/> В																																		
краіна/Staat		вобласць (раён)/Bundesland		<input type="checkbox"/> С																																		
горад/Ort		вуліца/Straße		<input type="checkbox"/> D																																		
нумар дома/Hausnummer		нумар кватэры/Wohnungsnummer		Кратнасць візы:																																		
нумар тэлефона/Telefonnummer		e-mail		<input type="checkbox"/> 1																																		
15. Месца працы і службовы адрас/Arbeitsstelle und Anschrift des Arbeitgebers				<input type="checkbox"/> 2																																		
прадпрыемства/Arbeitgeber		пасада/Dienststellung		<input type="checkbox"/> шм																																		
краіна/Staat		вобласць (раён)/Bundesland		Мэта візіту:																																		
горад/Ort		вуліца/Straße		<input type="checkbox"/> транзіт																																		
нумар дома/Hausnummer		нумар тэлефона/Telefonnummer		<input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі																																		
16. Катэгорыя візы/Kategorie des Visums		17. Тып візы/Art des Visums		<input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах																																		
<input type="checkbox"/> індывідуальная/Einzelvisum <input type="checkbox"/> групавая/Gruppenvisum		<input type="checkbox"/> транзітная/Transitvisum <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/Kurzaufenthalt <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/längerer Aufenthalt		<input type="checkbox"/> прэса																																		
		18. Колькасць уездаў/Anzahl der Einreisen		<input type="checkbox"/> гуманітарная																																		
		<input type="checkbox"/> аднаразовая/einmalige Einreise <input type="checkbox"/> двухразовая/zweimalige Einreise <input type="checkbox"/> шматразовая/mehrfache Einreise		<input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі																																		
19. Тэрмін дзеяння візы/Dauer des geplanten Aufenthalts				<input type="checkbox"/> з правам працы па найму																																		
з/von		па/bis		<input type="checkbox"/> турызм																																		
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tag</td><td>Monat</td><td colspan="5">Jahr</td><td></td><td></td> </tr> </table>										Tag	Monat	Jahr							<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Tag</td><td>Monat</td><td colspan="5">Jahr</td><td></td><td></td> </tr> </table>										Tag	Monat	Jahr							<input type="checkbox"/> на вучобу
Tag	Monat	Jahr																																				
Tag	Monat	Jahr																																				
				<input type="checkbox"/> прыватная																																		
		на тэрмін знаходжання/ Anzahl der Tage		<input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання																																		
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/Tage</td> </tr> </table>					сутак/Tage			<input type="checkbox"/> на сталае жыхарства																												
сутак/Tage																																						
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name der einladenden Organisation oder Person				<input type="checkbox"/> службовая																																		
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresse der einladenden Organisation oder Person				<input type="checkbox"/> дыпламатычная																																		
вобласць(раён)/Gebiet		горад/Ort		Віза:																																		
вуліца/Straße		нумар дома/Hausnummer		№																																		
нумар кватэры/Wohnungsnummer		нумар тэлефона/Telefonnummer		Сапраўдная:																																		
нумар факса/Faxnummer		e-mail		з																																		
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Anschrift während des Aufenthalts in Belarus				па																																		
вобласць (раён)/Gebiet		горад/Ort		тэрмін знаходжання																																		
вуліца/Straße		нумар дома/Hausnummer		Спагнаны сбор:																																		
нумар кватэры/Wohnungsnummer		гасцініца/Hotel																																		
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Hauptzweck(e) der Reise (ausführlich)																																					

Глядзі на адвароце ↓ Bitte wenden

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Waren Sie schon einmal in Belarus <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nein калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/Wenn ja, bitte angeben wann, wo und mit welchem Zweck з/von па/bis дзе/wo мэта візіту/Zweck des Besuchs										
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/ Vorige Aufenthalts in Belarus im laufenden Jahr										
1) з/von па/bis 2) з/von па/bis 3) з/von па/bis	4) з/von па/bis 5) з/von па/bis 6) з/von па/bis	агульны тэрмін часовага знаходжання/ Gesamtdauer des befristeten Aufenthalts <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/Tage</td> </tr> </table>				сутак/Tage				
сутак/Tage										
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Wurde Ihr Antrag auf belarussisches Visum schon einmal abgelehnt bzw. Ihr Visum storniert <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nein калі так, вызначце дату/wenn ja, bitte, Datum angeben										
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Sind Sie bei früheren Aufenthalten in Belarus mit dem Gesetz in Konflikt geraten <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nein калі так, вызначце калі/wenn ja, bitte, angeben wann і дзе/und wo Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Eine positive Antwort hat nicht automatisch die Verweigerung des Visums zur Folge, Sie müssen jedoch ein persönliches Gespräch mit einem Konsularbeamten führen										
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Wurden Sie schon einmal aus irgendeinem Staat deportiert <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nein калі так, вызначце калі/wenn ja, bitte, angeben wann і з якой краіны/und aus welchem Land										
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmittel, das zur Einreise in Belarus benutzt wird		30. Маршрут руху/Reiseroute								
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts in Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/Bargeld <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/Bankschecks <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/Kreditkarten <input type="checkbox"/> зваротны білет/Rückfahrkarte <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/Reiseschecks <input type="checkbox"/> пражыванне/Unterkunft		32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Information über den Krankenversicherungsvertrag страхавая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/ Versicherungsgesellschaft (Name, Adresse, Telefonnummer) сапраўдны з/gültig von па/bis								
33. Сямейнае становішча/Familienstand <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/verheiratet <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ledig <input type="checkbox"/> разведзены(а)/geschieden <input type="checkbox"/> удавец (удава)/verwitwet										
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Familienname des Ehepartners		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/ Familienname des Ehepartners bei der Geburt								
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Andere Namen des Ehepartners		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Staatsangehörigkeit des Ehepartners								
38. Дата нараджэння мужа/(жонкі) Geburtsdatum des Ehepartners <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> <tr> <td>Tag</td> <td>Monat</td> <td colspan="2">Jahr</td> </tr> </table>						Tag	Monat	Jahr		39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Geburtsort des Ehepartners краіна/Staat горад/Ort вобласць (раён)/Bundesland
Tag	Monat	Jahr								
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Im Pass eingetragene mitreisende Kinder, bitte, in die Tabelle eintragen										
Прозвішча/Name	Імя/Vorname	Дата і месца нараджэння/Geburtsdatum und -ort								
41. Дэкларацыя/Erklärung Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь./ Ich erkläre, dass die Information im Antragsformular wahr und korrekt ist. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben oder die Zurückhaltung bei Vorweisung der erforderlichen Dokumente zum Visumantrag zur Verweigerung der Einreise nach Belarus führen können. Ich bin gewarnt, dass falsche Angaben zu jeder Zeit die Annullierung des Visums zur Folge haben können. Ich verpflichte mich, mich nach meiner Ankunft in Belarus vorschriftsmäßig anzumelden und das Hoheitsgebiet von Belarus vor Ablauf des Visums zu verlassen. Ich bin gewarnt, dass ich während der Reise eine Krankenversicherung besitzen muss, die der Gesetzgebung der Republik Belarus entspricht.										
42. Асабісты подпіс/Unterschrift		43. Дата падпісання/Datum <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> <tr> <td>Tag</td> <td>Monat</td> <td colspan="2">Jahr</td> </tr> </table>					Tag	Monat	Jahr	
Tag	Monat	Jahr								